

Самапомач

Беларуская
Военрэспубліка
Гасцянарны
Часопіс

Год IV.

Вільня, Ліпень 1935 г.

№ 7.

Хай злыдні над намі,
скрыючы зубамі
Любі сваю ніву, свой
край,
I, колькі ёсьць слы,
да самай маілы
Афы, бафануй,
засяваі!..
ЯНКА КУПАЛА.



Усе вялікія па-
дзеі нафодаў і ўсе цы-
вілізацыі былі ство-
раныя дабравольнымі
стафаньнямі аб'ядна-
ных людзей... самапо-
мачу

Джордж РЭССЭЛЬ
(Ірландзец).



З Ъ М Е С Т № 7 (36).

	Бач.		Бач.
1. Кооператуна - haspadarskija naviny	45	6. Што пасееш то' й пажнеш	49
2. Пачынаем новы год!	46	7. Пладовае віно	49
3. Слоўца да тых, што прадаюць і куп- ляюць гаспадаркі	46	8. Ня пійце вады пасъля фруктаў	51
4. Жніво—жніво!	47	9. Palavy smoūž—vorah ziemlaroba	51
5. Як ужываць хлеўны гной на полі?	48	10. Наша пошта	на вон.

Ceny ū Vilni

12.VII.35. Ceny za 100 kilohram.

Zbožža.

(Pry kupli—prodažy).

Pšanica	17.25
Muka pšaničnaja	29 —
Muka, žytniaja da 55%	22 00 — 22 50
Muka žytniaja da 65%	18.50 — 19 00

(Ceny z papiarednicb dzion)

Žyta	11.00 — 11 75
Pšanica	16.00 — 17 25
Avilos	13.00 — 14.25
Muka pšaničnaja	13.00 — 29.00
Muka žytniaja sitkovaja	14.50 — 15.00
Muka žytniaja razovaja	14.50 — 15.00
Muka žyt. da 82% (typ vajskovy)	16.00 — 16.50
Makuchi lannyja	17.00
" soniečnikavyja	17.00
" repakavyja	13.00
" kanaplanyja	11.00

Małočnaje za 1 kilo (12.VII 35.)

Masla najlepšaje, za kilo ū hurcie	1.70
" " " u detalu	2.10
Masla stałovaje (II hat.) za kilo ū hurcie	1.55
" " " u detalu	1.90
Syr navahradzki, (ement.) za kilo ū hurcie	2.90
" " " u detalu	3.50
Syr litoŭski, za kilo ū hurcie	1.45 — 2.10
" " " u detalu	1.80 — 2.60
Jajki, kapa	3.40
" štuka	6 — 8 hrašoū

Miasnoje 12.VII. za 1 kilo bitaj vahi.

Vałovina, celyja štuki,	0.75 — 0.85
" zady	0.90 — 1.10
Vałovina pierady (košer)	90 — 1.20
Cialacina,	0.75 — 0.85
Svinina	0.78 — 0.87

Skury syryja.

Skury bydlačyja, syryja, za 1 kilo	0.75
Skury cialačyja, za štuku	3.80 — 4.20

УВАГА!

— Žmienė adresu —

УВАГА!

Ad 1 červienia sioletą redakcyja „SAMAPOMAČY“ pieraniesiena na novaje pamieškańie. Novy adres redakcyi i administracyi „SAMAPOMAČY“ nastupny:
VILNIA (Wilno), Połackaja vulica, dom Nr. 9 kv. 4.

Чытайце самі і сярод знаёмых пашырайце адзіны ў нас гаспадарскі часапіс

„Самапомач“

„Самапомач“ выходзіць рэгулярна што месяц чацверты ўжо год і зьяўляецца найтанейшай гаспадарчай газэтай,

Зъмест «Самапомачы» ў гэтым 1935 годзе значна павялічаны ў аддзеле сельскай гаспадаркі, дзе часьцей падаюцца рады аб польнай гаспадарцы, жывёлагадоўлі, садоўніцтве, агародніцтве і земляробскай эканоміцы.

Падпісная цана на адзін экзэмпляр, разам з паштовай перасылкай: на год 3. зл., на паўгода — 1.75, заграніцу — ўдвай даражэй. Цана асобнага нумару 40 гр. Коопэратывы, гурткі і прыватныя асобы, што выпісваюць на адзін адрэс найменш 10 экзэмпляраў „Самапомачы“ (камплект), плацяць за экзэмпляр толькі 1.20 зл. за 10 экз. 12 зл. Грошы на «Самапомач» пасылаць на чэкавае коonto інж. Клімовіча у П.К.О. Nr. 180.485, а ўсякія пісьмы — на адрэс:

Redakcyja „Samapomač“, Vilnia, Połackaja vul. 9 - 4
(Wilno, Połocka 9—4).

Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 9-ай да 12-ай гадз. днія.

Samapomač

BIEŁARUŠKI
KOOPERATYŪNA - HASPADARSKI
ČASAPIS.

Adres:

VILNIA (Wilno), Połackaja vul. 9-4.

Самапомач

Hod IV.

Vilnia, Lipień 1935 h.

Nr. 7 (36).

Kooperatyūna - haspadarskija naviny.

Uznoū zmienā polskaha kooperatyūnaha zakonu? Hazety padajuć, što na pasiedžańni Kooperatyūnaj Rady dnia 18 červienia sioleta rezhladałasia miž inš. sprava častkovaj zmieny kooperatyūnaha zakonu ū addziele, što datyča likvidacyl i úpadku kooperatyvaū. Tymčasam u hetaj sprawie nia pryniata nijakaja pastanova.

25-tja ūhodki svajho isnavańnia abchodzić sioleta Ziemiałobskaja Daśledčaja Stancyja ū Bieniakonich, Lidzkaha paw. Heta jość adzinaja stancyja hetkaha rodu na našych ziemlach. Ad samaha pačatku, 1910 h., i da siahońnia dyrektaram stancyi jość prof. V. Łastoński.

Narač burycca—jeści choča. Na padstavie zakonu ab rybactvie z 7.III.1932 h. słaūnaje naša voziera Narač pierajšlo sioleta na ūłasność polskaha Uradu, jaki vydaū heta voziera ū arendu miascovamu Nadleśnictvu. Vakoličnyja sialanie pašla hetaha apynulisia ū wielmi ciažkim pałažeńni, bo stracili mahčymaść volnaha rybałoústva, z jakoha dahetul pieravažna útrymoúvalisia. Na hetym hruncie dajšlo tut navat da sialanskaha strajku. Sprava heta jšče nia vyrašana. — 7 VII. 35 h. abyūsia ū hetaj sprawie „informacyjny žjezd” ū Brasławie, jaki taksama ničoha nia vyrašyū. A žyć ludzi patrabujuć.

Novaja taksa za komasacyju hruntoū ustanoūlena Rasparadzeñiem ministra Ziemiałobstwa i Ziemi. Ref. z dnia 6.VI.1935 (Dz. U. R. P. № 43).

Rasparadzeñie ūvajšlo ū siłu 19 červienia i pastanaūlaje hetkija aplaty za adzin hektar:

1) na terytoryi vajavodztva navahradzkaha, paleskaha, uschodnajā čaści vajavodztva bielastockaha (paviety: bielastocki, bielski, horadzienki, sakolski i vaūkavyski), paudzionna-zachodnajā čaści vajavodztva vilenskaha (paviety: maładečanski, ašmianski, śviancianski i vilenska trocki) — kali mierycca majemaść pavode staroha stanu — 20 zł., biaz hetaha mierańnia — 15 zł.

2) na terytoryi paúnočna-uschodnajā čaści vilenskaha vajavodztva (paviety: braslaŭski, dzišnenski, postaŭski i vialejski) — kali mierycca majemaść pavode staroha stanu — 18 zł., biaz hetaha mierańnia — 13 zł.

Dla hruntoū, jakija ū suviazi z komasacyjaj buduć pamierany, ale nia buduć skomasavyja, dla hruntoū, jakija užo raniej byli achopleny komasacyjaj na inšym abšary komasacyjnym, jak hruntu h. zv. „rožničnyja,” i dziela hetaha

byli abložany apłatami, a tak-ža dla niazdatnych dla poūnaj abrobki hruntoū, kali jany naličaū bolš jak 15 proc. usiaho abšaru hruntoū, jaki maje ūčašnik komasacyi, — apłata adnaho hektara placicca pavode takoj taksy:

— na terytoryi, što padadzieny ū punkcie 1-ym — z pamieram staroha stanu majemaści 8 zł., biaz hetaha pamieru — 6 zł.;

— na terytoryi, što padadzieny ū punkcie 2 him — z pamieram staroha stanu majemaści 6 zł., biaz hetaha pamieru — 4 zł.

Aplaty za vykanańnie komasacyi wyznaczaucca pavode abšaru hruntoū, što byli pierad komasacyjaj.

Za skasavańnie servitutaū šlacham prymusovaha pastupańlia na terytoryi vajavodztva paleskaha, navahradzkaha, vilenskaha i uschodnajā čaści vajavodztva bielastockaha treba płacić 8 zł. ad adnaho hektara vydzielenych hruntoū, pry čym pa pałavinie płaciać: toj, chto karystau z servitutaū, i toj, chto mieū hrunt servitutam abciažany. Aplaty jak za vykanańnie komasacyi hruntoū, tak i za skasavańnie servitutaū, raskładaucca na piąć hadavych rat, najmienš pa 15 zł.

Učašnikam komasacyi, katoryja ū suviazi z komasacyjaj pieranosiać budynki, termin spłaty pieraj raty možna adlažyć na adzin hod.

Naležnaści z pryczyny specyjalnych wydatku taksama spłačyvajucca ratami.

Rasparadzeñie pradbačyć adsročki ū spłačyvańi rataū — tady, kali płatnik nia moža ich spłacić; pradbačyć tak-ža mahčymaść zvalnieńia ad aplataū i naležnaściaū:

1) kali płatnik dziela stałaj biednaści nia moža aplataū i naležnaściaū spłacić;

2) kali dziela ważnaści haspadarčych interesau učašnikau komasacyi, na padstavie pastanovy apošnich, komasacyja ūstrymana;

3) kali suma aplataū ci naležnaściaū ad adnaho płatnika nie pieravyšaje 10 zł.;

4) kali zroblyny vydatak na matarjał pry vykonyvańni meljoracyjnych rabot;

5) kali žjavicca patreba ūzmocnienaj komasacyi na niekatorych abšarach.

Zvalniajucca ad aplataū i naležnaściaū ułašniki haspadarak karłavatych, kali ich prarezała uschodnaja miaža dziaržavy.

Vyznačaje aplaty i naležnaści a tak-ža terminy ich spłaty — starasta; adkładaje terminy spłaty, u vyniku prošby płatnika, jakaja składaucca ułašcivamu starastu, — vajavoda; u sprawie zvalnieńia ad aplataū... — rašaje minister Ziemiałobstva.

Сельская гаспадарка.

Пачынаем новы год!

У земляробстве, як ведама з папярэдняга нумару „Самапомачы”, гаспадарчы год найлепш пачынаць ад 1-га ліпня. Важны пры гэтым ня сам дзень як тякі, а пераходная пара году, калі ў гаспадарцы канчаюца звычайна ўсе запасы году папярэдняга і пачынае дасьпяваша ураджай году „новага”. — Аблічэнне старых запасаў і новага ўраджаю гэта адна толькі часць прац на пераломе двух паўгодзінь. Дальшай працай ёсьць састаўленне пляну працы на год наступны. Важная гэта вельмі справа і на гэтым тут крыху затрымаецца.

Добры плян у гаспадарцы і акуратнае выконваньне яго — гэта ўсё. Тым акуратней і з поўным зразуменінем справы трэба плян гэткі састаўляць.

Падставай земляробства ёсьць гаспадарка ў полі. Таму, ці то пачынаючы гаспадарыць зусім нанова, ці хоучы гаспадарку паправіць, трэба ўсё пачынаць ад састаўлення пляну гаспадаркі ў полі. Гэткі плян польнай гаспадаркі, дапоўнены севазваротам ці йнакш — парадкам, у якім расыліны на полі маюць наступаць адна па другой, ня можа быць усюды аднолькавым. Затое аднолькавыя для ўсіх правілы састаўляння такіх плянau і кожны земляроб павінен гэтыя правілы знаць. Асабліва гэта важна ў пару жніва, калі як раз і трэба ўжо ведаць, што пасеем на месцы, якое жнівом атараражняецца.

Якія-ж гэта правілы састаўляння севазвароту і на чым яны апіраюцца? — Пачнём ад гэтага ~~з~~пошняга.

Слоўца да тых, што прадаюць і купляюць гаспадаркі

Купля, замена, спадкаемства і іншыя спосабы набыванья зямлі на ўласнасць, гэта важны мамант у жыцці чалавека-земляроба. Асабліва сягоныня, калі раз за разам з пад рукі нашага чалавека ўсякае зямля ў рукі розных людзей наездных. Ня можна сказаць каб наш чалавек не разумеў, як важным ёсьць утрыманье зямлі ў сваіх руках. Але ня усюды. Стыдна прызнацца! Стыдна! Але спатыкаюцца ў нас сягоныня і такія „гаспадары”, якія прадаюць сваю зямлю, нават без канешнай патрэбы, людзям чужым. Банкроты-памешчыкі прадаюць сваю зямлю блізу заўсядзе прыездным паліакам. Робяць гэта на тое, каб узмацаваць на нашых землях „жывёл польскі“. „Пасвоему” разумеючы памешчыкі робяць пры гэтым карысную для іх самых работу.

Знаем, уласціва кожучы, два правілы: каб паміж сабраньнем з поля папярэдний расыліны і засевам другой было досыць часу на вычышчэнне глебы ад розных шкоднікаў, абрабленне гэтай глебы і пагнаенне ды каб высыцерагацца даваць на адно поле некаторыя расыліны самі па сабе. Гэткіх расылін ня шмат: сюды адносіцца насамперед чырвонае канюшына, гарох і наагул расыліны стручковыя і матыльковыя, з выняткам дзяцеліны (канюшыны белай); ня можна сеяць сам па сабе і лён.

Аб самым чаргаваньні расылін на полі трэба ведаць, што папярэдняя расыліна павінна ня толькі ў час зысьці з поля, але і сама мусіць да пэўнай меры прыгатаваць поле для расыліны наступаючай. Трэба пгы гэтым ведаць, што адны расыліны закарэніваюцца глебай, другія мялчэй, адны ад рабаць ад глебы найважнейшую ейную гнойную сучастку — азот, а другія гэты азот у глебу дадаюць (стручковыя і матыльковыя); адны глушаць на полі ўсякае пустазельле, другія пазываюць яму расыці; адны пакідаюць па сабе глебу пульхнай і зяністай (акопніны), а другія — зьбітай; урэшце адны расыліны любяць прыйсьці на сівежую гнойную сілу (на поле сівежа пагноенае), а другія гэтага ня любяць і сівежай гнойной сілы ня выкарыставаюць.

Рот-жа ясна, што калі адно поле некалькі гадоў пад рад будзе засявацца напрыклад збожжам, дык глеба раз што саб'еца, а пасля — зарасце ўсякім пустазельлем. Узноў жа калі колькі гадоў запарам на адным полі будзе садзіцца, скажам, бульба ці буракі, дык асабліва па лягчэйшых грун-

Але якая карысць нашаму чалавеку, беларусу, калі і без таго вузкі ягоны шнюрок прыходам чужых людзей вузее ўшчэ больш? Калісці, да вайны, палякі ў Пазнаншчыне пад Нямеччынай называлі здраднікамі таго паляка, які адважыўся прадаць сваю зямлю прыезднаму немцу і нікуды яго ня прымалі, усюды яго чураліся, адпіхалі як прадажнага вырадка. Гэткім чынам Пазнанская палякі ўтрымалі свае землі, хоць немцы сюлілі за іх высокія гроши... Гэта прыклад грамадзкай сьпеласці і яго трэба нам таксама насьляддаваць. Зямлі трэба тримацца ўсімі сіламі. А як ужо прыйдзеца які кусок яе прадаць, дык прадаваць яе трэба толькі чалавеку свайму мясцоваму, беларусу. Інакш, калі ня мы, дык дзеці і ўнукі нашы, нас праклінаючы, пойдущі з торбамі, а на зямлі — з дзядоў-прадзедаў нашай — будуть панаваць людзі ня толькі чужия нам, але і варожыя. Гэта ганьба няўміручая!

Станоўча выказываючыся проці прада-

тох глеба занадта рассыпецца, а да таго—у ёй могуць вельмі размножыцца ўсякія шкоднікі, бо стала будуць мець на месцы патрэбны для іх корм.

Усё гэта змушае расыліны на адным і тым-жа полі адпаведна зъмяняць: па расылінах закарэнываючыхся глыбака, як лубін, канюшына, павінны прыйсьці расыліны, што закарэнываюцца плытка (збожжа); па расылінах, што азот глебе даюць (усе стручковыя і матыльковыя) трэба даваць расыліны, што гэтые азот з глебы забіраюць (збожжа, акопніны). Далей, добра ўтрыманыя акопніны чысьціяць поле ад пустазельля, а ў збожжы гэткае пустазельле разводзіцца. Урэшце, што датыча здольнасьці выкарыстоўваньня гнойнай сілы ў глебе, насамперад гною хлеўнага, дык тут усе гаспадарскія расыліны трэба падзяліць на тры часці (групы):

1. расыліны, якія съвежа паложанага хлеўнага гною патрабуюць: бульба, капуста, бручка, кармовыя буракі;

2. расыліны, якія съвежа паложаны гной толькі церпяць і найлепш удаваліся б толькі ў другой зъмене па хлеўным гнай: авёс, мак, травы, цукровыя буракі, бульба і

3. расыліны, якія вельмі цяжка могуць карыстаць з съвежа паложанага гною: лён, ячмень, грэчка, пшаніца, жыта, каноплі.

Заўважце тут, якую абмылку робяць на шы гаспадары, сеючы жыта, пшаніцу, ячмень і г. д. на съвеж, пагноеным полі!—Да гэтага-ж трэба заўважыць, што жыта ня любіць перапульхненай глебы і таму ня можна даваць яго па бульбе.



Ня сушэце заафанаіа папафу: за плюіам тусіць зразу йсьці бафана!

въньня зямлі ў рукі чужыя, нічога ня можна мець проці руху тэй-же зямлі з рук у рукі людзей мясцовых. Для іх так-же ніжэй уважаю за патрэбнае падаць колькі заўвагаб тым, як прыступаць да перагляду куплянай гаспадаркі.

Насамперад што да вялікасці самай гаспадаркі. Вот-же тут спатыкаем найчасціцай адну вельмі вялікую абмылку. Пайменна: людзі наше, купляючы гаспадарку, мераць свае грашовыя запасы толькі паводле таго, колькі трэба заплаціць за самую зямлю; зусім пры гэтым забываюцца, колькі трэба йшчэ грошай на загаспадараўванье гэтай гаспадаркі. Добра йшчэ, калі хоць уся зямля бывае сплачана гатоўкай і ня трэба было лезьці за яе ў даўгі. Але здараецца і так, што на куплю самай зямлі ўжо чалавек набраў даўгой; а пасль — патрэбны йшчэ гроши на разгаспадараўванье і на «зварот», ціснуць працэнты ад доўгу, а уязь незашта. І так зацесьняеца пятля, аж пакуль неразважнага ча-

Жніво — жніво!

Паводле вестак з розных бакоў нашага краю, сёлетнія ўраджаі прадстаўляюцца не найгорш, а мясцамі дык і зусім добра. Пэўна-ж, гэтае „добра“ далёкае ёсьць ад таго, што маюць людзі ў краёх з высокай земляробскай культурай. Але мы рады будзем на сёлета і з гэтага, што маем. Каб жа толькі ўсё ў парадку сабраць у пуню!

Аб самым жніве тут сёлета скажам толькі, што ў жыта пара гэта прыходзіць, калі наступае гэтак званая жоўтая съпеласць: зерне, хоць яшчэ і мяккое, але ўжо ломіцца праз пазногаць, а салома йшчэ не перасохлая. Прыкрываючы копкі жыта трэба памятаць, што даждж у гэту пару найчасціцай прыходзе з заходняга боку. Аржышча ня можна пакідаць незаараным, а плытка зааранае (падлущанае) трэба або хутка навесыці хлеўным гноем пад бульбу, або абселяць кармавымі расылінамі, або расылінамі зялёнага гнаненя, або ўрэшце заарайшы—забаранаваць.

З гектара заграніца лёгка зьбірае 15—20 мэтр. цэнтнараў (90—125 пудоў) жытніяга зерня і двойчы гэтулькі саломы. І мы мусім да гэтага імкнунца.

Зьбіраныне пшаніцы з поля кіруеца тымі самымі правіламі што і жыта. Таксама стаіць справа і з ураджаем.

Пры жніве ячменю трэба памятаць, што зерне ягонае, калі замокне зжатае, дык шчарнене. Важна гэта асабліва пры ячменю браварніым (двуходовым), за які можна дастаць добрую цану. Але гэткі ячмэнь трэба да суха съпяліць на пні, каб як мага хутчэй паслья сабраць яго прад дажджам у пуню. — Азімага ячменю ў нас ня сеюць і таму яго тут прапускаем.

Авёс трэба жаць, пакуль ён яшчэ ня зусім высыпеліўся, бо йнакш можа пасыпаць

лавека зусім задушыць: прыходзіць запраўдане бакрутва і чалавек, як гаспадар, пераставе існаваць. Чаму? Бо за многа купіў зямлі і ня ён яе перамог, але яна яго. Гэта адна абмылка.

Другая вялікая абмылка ў тым, што людзі часта больш прыгляджаюцца да купленыя чаравікаў, як да гаспадаркі. А пасльяды, але ўжо бывае позна.

Наўперед, калі купляем зямлю ад незнаёмага чалавека, дык трэба канешна даведацца, ці гэты чалавек запраўды ўпаважнены гэту зямлю прадаваць; ці прадаваная зямля ёсьць тым, за што яе купляем і ці няма на ёй якіх даўгой ці забавязаньняў, гэтак званих служебнасцяў. — Усё гэта на добры лад можна было-б даведацца ў гіпотэчных акуружных судох. Доступ да гэтых гіпотэчных кніг ўсякаму вольны. Толькі, каб чалавек умёў у іх шукаць таго, чаго яму трэба. Калі сам пакупшчык у гіпотэчнай кнізе разабрац-

ца. Але з другога боку трэба асаблівую ўвагу зьвярнуць і на тое, каб за зялёна зжаты авёс быў добра выслушаны. Бо здароўца выпадкі, што нясьпела зжаты авёс (салома) у пуні так разаграваўся, што самазапаліўся.

Цяжэйшым ёсьць зьбіраныне з поля гароху і наагул расылін стручковых; раз што яны няроўна дасыпаваюць, а пасыль — яны вельмі мясістыя і таму цяжка сохнуць. Каб стручковыя не перасыпелі і не пасыпаліся, іх трэба касіць, калі часьць стручкоў яшчэ бывае зелянавай. Узноў-жа да сушэння скосных стручковых трэба ўжываць канешна трывногаў (гл. „Самапомач“ № 5 сёл.), інакш званых яшчэ „казламі“, — а так-же пярэплатаў. — Тоё самае з вікай, сачыўкай.

Урэшце асаблівай увагі пры жніве (касьбе) патрабуе лубін; косіцца ён, калі споднія струкі ўжо ўёмныя, а ў верхніх струках зерне ўжо сусім выпаўнілася. Зжаты лубін састаўляецца ў вольных снапох, у каторых насеньне і дасыпавае. Вымалачанае зерне лубіну трэба ўважна перахоўваць, бо можа лёгка сплясьнеть.

А. К.

Як ужываць хлеўны гной на полі?

На іншым месцы гэтага нумару „Самапомачы“ сказана, што хлеўны гной, хоць і ёсьць вельмі цэнным, то аднак ня ўсе расыліны патрапляюць належна яго выкарыстаць на сувежа: большасць расылін сувежа гноеную глебу толькі „церпіць“, а некаторыя — між іншым і наша жыта — у сувежа пагноенай глебе расьце толькі з трудом.

А ў нас якраз вельмі часта людзі гнояць хлеўным гноем пад самае жыта. І кеп-

ца не патрапіць, хай папросе з сабой пайсьці чалавека гэтых рэчы знаючага.

Гіпотэчныя кнігі ў нас заведзеныя толькі пасыль вайны і большасць гаспадараў, у тым ліку ўсе гаспадаркі сялянскія, гэткіх гіпотэчных записаў ня маюць. Тому з гіпотэкі можна карыстаць толькі куплюючы зямлю ад двароў, хваліваркаў і хутэроў; пры куплі-ж зямлі ад сялян усе інформацыі можна сабраць толькі ў гміне ды ад кругом жывучых суседзяў.

Але і сам пакупец мусіць мець вочы адчыненія на ўсё; мусіць усё ацаніць сваім разумам. Важна тут самому праканатца: якая глеба, якая і як далёка вада, абгледзіць будынкі, сады, даведацца, дзе і якія бываюць таргі і як да іх дастацца (якія дарогі), ці ня бываюць часта паводкі або град, прымаразкі, хто і якія суседзі, ці ёсьць у ваколіцы якія мясцы заработкаў: рубаныне і сплаў дрэва, рамесныя і храбрычныя майстроўні, найманыне ў хурманкі і г. д. і г. д. А прадусім, трэ-

ска робяць: хлеўны гной беспасрэдна трэба даваць пад бульбу, кармовыя буракі, бручку: гэтыя толькі расыліны найлепш патрапляюць выкарыстаць гэтак званую 1-шую гнойную сілу глебу. Пад жытам жа вялікая часць гэтай гнойной сілы марнуеца дарма. Трэба аб гэтым памятаць.

Аб самым ужываныне хлеўнага гною трэба ведаць наступнае:

Гноім поле ня што год і таму трэба старацца, каб раз пагноенае поле утримала ў сабе гнойную сілу як можна даўжэй. Мыліўся-б аднак той, хто думаў-бы, што поле даўжэй затрымае ў сабе гнойную сілу, калі яго за раз сільна пагноім. Яшчэ пры цяжэйшых глебах (гліна, глей) гэта да пэўнай меры апраўдываецца. Але на глебах лягчэйших (пясок) найбольшыя запасы гною, дадзеныя за раз, хутка выпаласківаюцца і глеба астаеца пустой. Дзеля таго аднак, што і ў цяжэйшай глебе большыя запасы гною, дастаўшыся глыбей, бясплодна толькі бутвеюць, найлепш прыняць агульнае правіла гнайць меншымі порціямі але часцей.

Дальшай справай ёсьць выважэныне гною на поле. Пры гэтым ёсьць вялікая небяська страты з гною цэнных азотных супчастак. Каб гэтыя страты былі як можна меншыя,

трэба вывозіць гной у пахмурную пагоду, зараз-жа растрасці і прыворываць.

Прыворываць гной трэба наагул плытка, бо йнакш ён ня можа перапрэць, бутвею і марнуеца. На глебах цяжэйших хлеўнага прыворываецца плытчай, на лёгкіх — глыбей; але і тут ня глыбей 10 см.

Калі-б так здарылася, што хлеўны гной адразу прыарэцца за глыбака, тады пры наступным араныне радзяць араць на туло-ж

ца не патрапіць, хай папросе з сабой пайсьці чалавека гэтых рэчы знаючага.

Гіпотэчныя кнігі ў нас заведзеныя толькі пасыль вайны і большасць гаспадараў, у тым ліку ўсе гаспадаркі сялянскія, гэткіх гіпотэчных записаў ня маюць. Тому з гіпотэкі можна карыстаць толькі куплюючы зямлю ад двароў, хваліваркаў і хутэроў; пры куплі-ж зямлі ад сялян усе інформацыі можна сабраць толькі ў гміне ды ад кругом жывучых суседзяў.

Але і сам пакупец мусіць мець вочы адчыненія на ўсё; мусіць усё ацаніць сваім разумам. Важна тут самому праканатца: якая глеба, якая і як далёка вада, обгледзіць будынкі, сады, даведацца, дзе і якія бываюць таргі і як да іх дастацца (якія дарогі), ці ня бываюць часта паводкі або град, прымаразкі, хто і якія суседзі, ці ёсьць у ваколіцы якія мясцы заработкаў: рубаныне і сплаў дрэва, рамесныя і храбрычныя майстроўні, найманыне ў хурманкі і г. д. і г. д. А прадусім, трэ-

ба даведацца як родзіць зямля. Найлепшай парой да такіх пераглядаў куплянай гаспадаркі ёсьць час паміж сенакосам і жнівом, калі ўшчэ ўсё на полі (акрамя сена), але калі рост ужо ўстрыманы. Перасыцерагчы пры гэтым трэба прад пераглядамі вясной, калі ўсё на полі і на сенажаці расьце і цвіце і таму зямля здаецца больш ураджайнай, чым ёсьць у запраўднасці.

Аб цане зямлі можна толькі сказаць, што залежа яна ад мясцовага попыту і падажы, ды што цана на зямлю звычайна падымаецца над запраўдную гаспадарчую вартасцю дзеля таго, што пры гэтым іграе важную роль і асабістасе ўпадабаныне ўласніка жыцьця вольным жыцьцем, сярод здаровай вісковай прыроды.

Гаспадар.



глыбку, каб падняць узноў гной бліжэй да паверхні.

Застасаванье хлеўнага гною пад бульбу і наагул пад акопніны павінна выглядаць гэтак: аржышча па азіміне ці ярыне на гле-бах цяжэйшых адразу плытка ўзорываеца (лущыцца). Па нейкім часе — як пазваляюць пільныя ў гэту пару работы ў полі — на падлушчанае аржышча вывозіца гной і плытка заворываеца. Увесені-ж, перад настаньнем маразоў, гэта поле ўзноў ўзорываеца, але глыбака. На грунтох лягчэйшых, але чыстых ад пустазельля, можна аржышча зусім не падлушчываць, а толькі падрапакаваць, зараз-жа навазіць на яго гной і заворываць. На гэтых-жа лёгкіх грунтох можна ўрэшце адлажыць гнаеніне пад акопніны і аж да вясны. Але, пайтараю, на цяжэйшых грунтох пад акопніны трэба гнаіць хлеўным гноем толькі з восені. — Інакш гнойная сіла цалком не выкарыстоўваеца.

С. Я—віч.

Што пасееш то' й пажнеш

Зьбіраючы сёлетні ўраджай, трэба думаць аб годзе наступным. Добра ўробленае, ад пустазельля ачышчанае і пагноеное поле трэба засеяць добрай сяўбой. А гэту сяўбу трэба ужо шукаць.

Сягоньня ўжо няма мусіць і на нашай беларускай вёсцы нікога такога, хто ня ведаў-бы, што гэта значыць насеніне заводнае. І запраўды такое насеніне добрае. Толькі... толькі ня ўсюды! І таму часта можна чуць нараканыні, што „вот, сяўба гэтак дорага каштавала, а па двух, найвышэй, трох гадох і зусім зьвяляся.“ Чаму зьвяляся? А таму, што яна ў нас не знайшла ані гэтулькі святла, ані цяпла, ані корму, ані дагляду; словам — не знайшла таго, што яна мела ў tym месцы, дзе вырасла. Гэткя „модная“ сяўба ў сваім kraі была як-бы „распешчаная“, а тут гэтых пяшчотаў не знайшла і таму захірэла. Гэта зусім натуральнае і зразумелае.

Але-ж людзі ўжываюць заводнай сяўбы і хваляць яе: дык чаму яна ў іх родзіць? — А родзіць яна ў іх дзеля таго, што яны умелі падабраць сорт гэтага насенія, а пасылі — умелі і па старалісці даць гэтай расыліне тое, чаго яна вымагае. У гэтым увесь сакрэт удачы.

Дык як быць?

Я тут не хацеў-бы нікога намаўляць на куплю дарагога прывознага насенія, бо на гэта сягоньня мы ня маём гроши. А каб гэтыя гроши неяк і раздабылі, дык мусілі-б добра задумашца, ці патрапім даць прывезенай расыліне тое, што яна вымагае. Дзеля гэтага я думаю, што ў нас сягоньня найлепш выбіраць на насеніне сарты збожжа мясцовага, свайго. Доўга не гаворачы нам трэба — хто йшчэ гэта зрабіць пасьпее — абыйсьці зараз-жа свае палеткі засенага збожжа

і пазазначаць мясцы, дзе расыце збожжа чыстае, здаровае, добра разъвітае. Гэткія мясцы трэба пасыля асобна дасыпляліць, асобна пажаць, высушыць, вымалаціць... засеіць. Ведаю прыклады, калі людзі гэтак зьбіралі з сваіх палёў па аднаму каласку і пасыля дагадоўваліся вельмі добрай і плоднай сяўбы. Марудная гэта работа, але ў нашай сягоньняшніяй бядзе варта на ўвагу. Не каштует гэта ні граша, тыму беднасцю нікто тут ня можа адгавараўвацца. А хто замест гэтага і далей сеіць зъмяшанае з гірсой ці галаўнёй жыта, той не гаспадар, а гультай.

Калі можна дастаць у суседа лепшай сяўбы ў замен на сваю (з малой надбаўкай), дык гэтай магчымасці хай нікто не прапусьціць.

Урэшце калі-б хто дастаў на сяўбу насеніне ад чалавека незнамага, той мусіць канешна спрабаваць усходлівасці такога насенія. Дзеля гэтага хай на плоскую талерку, ці штосьці падобнае, паложа вогкую сушку (бібулу), а на яе адліча і паложа 50 ці 100 зярніт насенія і паставіць у цёплым памешканыні. Сушка стала мусіць быць вогкая (трэба падліваць). Па некалькіх днёх усе добрыя зярніты пусыцца расткі. Падлічаем гэткія зярніты. Калі было пасыпаны 100 зярніт а прарасло, скажам, 95, значыць працэнт усходлівасці 95. Пры 50 зярнітах, каб атрымаць працэнт усходлівасці, трэба лічбу працэсных зярніты памножыць на два. Напр.: пасыпаны 50 зярніт, абыйшло 47; гэту лічбу 47 множым на два — атрымоўвем 94. Гэта і ёсьць працэнт усходлівасці нашага сяўбовага насенія.

На якасць сяўбовага насенія трэба звязрнуць пільную ўвагу.

Дзісна

В. С—скі.

Пладовае віно

Віно з парэчак, агрэсту і вішняў.

Віно прыгатаванае з рознай садовіны або з ягад ёсьць вельмі добрым напіткам. Выраб гэтага віна складаецца з дзівюх асобных чыннасцяў: з 1. прыгатавання мошчу і 2. пераробкі мошчу на віно.

Прыйгатаванье мошчу.

Пладовае віно вырабляеца з соку, які выціскаецца з пладоў і агародных ягад. Гэты сок, зъмяшаны посля з вадой і цукрам, называеца мошчам.

Першым правілам прыгатаванья добрага мошчу ёсьць захаванье чыстоты. Плады ўжываныя да прыгатаванья мошчу мусіць быць чыстымі, съпелымі і здаровымі (незагніўшымі). Сок розных пладоў выціскаецца розна. Яблыкі, добра ачышчаныя, спачатку разрэзываюцца і пасыля толькі расыці склаўца ў дзераўляных ступках дзераўлянімі таўкачыкамі. Сок з ягад, як маліны, парэчкі ці вішні найвыгадней выціскаць моц-

най дзераўлянай лыжкай у паліванай місе, або гаршку. Можна таксама з ягад выціскаць сок чыста вымытай рукой. Да выцісканья соку ня можна ўжываць ніякай жалезнай (блішанай) пасуды, бо ад гэтага сок (мошч) чарнене; таксама небяспечна ўжываць пасуду (міску, лыжку) пацынкаваную, бо квас соку з цынкам можа вытварыць шкодныя для здароўя спалучэнні.

Расціснутыя гэтак на мядзру плады прыкryваюцца чистай тканіной ці наагул векам і ставяцца ў спакойнае месца на 2-3 дні. Праз гэты час мядзра зафэрмэнтуецца (заквасіцца) і лепш пачне пускаць сок.

Паслья гэтага прыступаюць да самага выцісканья соку, або прэсаванья. Робіцца гэта так, як у нас прэсуецца адагрэтае малако на творог і сыр: мядзра накладаецца ў чысты лянны мяшочак і кладзецца на пахілы століку ці на нечым падобным ды на ціскаецца. Сок, які гэткім чынам выцікае, трэба перацадзіць. Калі ўжо сок з мядзры не цячэ, тады трэба яе перамяшаць і нанова выціскаць. Каб выціснуць з мядзры ўвесь сок, мядзру гэту ўзноў выбіраюць спад прэсу, кладуць у чистую судзіну (не жалезнью і не цынкаваную!) і заліваюць чистай вадой. Колькі вады заліваць — залежа гэта ад таго, з якіх ягад зроблены мошч і колькі гэтага мошчу з данай мядзры ўжо выціснена: на мядзру з парэчак заліваюцца два літры вады на кожны літр выцісненага з яго прадтым мошчу; на мядзру агрэставую заліваецца паўтара літра, а на мядзру вішнёвую — поўлітра вады на кожны літр выцісненага стуль прадтым соку. Залітая гэтак мядзра ставіцца на 1—2 дні ў спакойнае месца і нанова прэсуецца. Выціснены пры гэтым сок мяшаетца з сокам раней выцісненым і атрымоўвецца сок разьведзены вадой. Гэты сок трэба цяпер засаладзіць чыстым (ня жоўтым) цукрам. На тры літры мошчу даецца 1 кілограм цукру. Мошч гатовы. Салодзячы трэба мошч мяшашь, бо йнакш часць цукру можа не разыйсьціся і змарнавацца.

Перарабка мошчу на віно

Уся істота перамены мошчу на віно ў тым, што цукар мошчу перамяняецца ў алькаголь. Згэтуль ясна, што чым больш цукру ў мошчу, тым віно будзе мець больш моць. Але мацнейшае як 16° віно з пладоў быць ня можа.

Першай працай пры пераробцы мошчу на віно ёсьць прыгатаванье адпаведнай судзіны. Найлепш, калі судзіна такая ёсьць з шкла; дзераўлянай можа быць яна толькі новая. Ня можна ўжываць да віна судзіны, у якой прадтым квасілася капуста, агуркі або калі быў там воцат. Судзіну шклянную досыць добра вымыць. Судзіну з дрэва (бачонак) трэба выкурыць серкай гэткім спосабам: серку кладуць на сподачак і топяць (распушчаюць) на гарачай блясе. У растоп-

ленай серцы мачаюць з абодвух бакоў кусочки паперы. Тады бярэцца кожны такі кусочек паперы, абкручваецца дротам, запальваецца, усуваецца праз дзірку ад шпунта ў сярэдзіну бачонка, а сам шпунт добара заціскаецца (бачонак зашпунтуюваецца). Гэтак зашпунтаваны бачонак стаіць 4—5 гадзін і па гэтым часе адчыняецца. Калі німа ўжо ў ім тухліны і наагул прыкрага запаху, дык можна ў гэткі бачонак ужо зліваць мошч.

Калі-ж гэткая тухліна ѹшчэ ёсьць, дык апісаное выкурыванье трэба ѹшчэ паўтрыць.

У прыгатаваную судзіну зьліваецца гэтулькі мошчу, каб ён займаў трыверкі і найбольш — чатыры пятая ўсяго абыйма судзіны; рэшта мусіць быць вольнай, бо йнакш газ ня меў-бы месца і ўцякаў-бы, — а гэта ўжо страта. Напоўнены мошчам бачонак, і наагул судзіна, затыкаецца сумысным куплёным гэтак званым „квасным коркам“, або коркам прыгатаваным (пашытым) з чистых кавалакаў белай тканіны, ці з ваты абыштай гэткай самай тканіной. Корак прад затыканьнем трэба змачыць у чистым сьпірце. Гэтак закаркаваны бачонак з мошчам трэба паставіць у цёплае (цяпліна хаты 18°С) месца і тут пачынаецца бушаванье мошчу (фэрмэнтация), якая трывае 4—5 тыдняў. Мошч пры гэтым шуміць і пеніцца. Калі бачонак пастаўлены быў у зімное месца, напр. у склеп, дык фэрмэнтация трывае даўжэй, 7—8 тыдняў.

Па гэтым часе пена пачынае зьнікаць і сам мошч праясьняецца. Каб гэткае праясьняньне йшло хутчэй, трэба судзіну з мошчам — віном перанесці асьцярожна (каб не страснуть і не замуціць) ў месца халоднае (у склеп).

Бушаванье мошчу гэта вельмі важны мамант і ад яго ў вялікай меры залежа ўдача цэлага вырабу. Небяспечным для бушаванья бывае тэмпература ніжэй 15 і вышэй 33°: у абодвух выпадках бушаванье перастае і з мошчу замест віна атрымоўвецца кіслы воцат.

Для тых, хто робіць віно першы раз, найлепш наліваць мошч да бушаванья ў судзіну шклянную: тады можна бачыць ўвесь ход бушаванья і ўсьцерагчыся гэтак магчымых абмылак.

Калі віно зусім праясьніцца («выкляруецца»), трэба яго спусціць у бутэлькі, дбаючы пры гэтым аб чыстасці. Спускаць віно ў бутэлькі найлепш пры помачы гумовай трубкі, якую прадтым трэба перапаласкаць колькі разоў гарачай вадой. Бутэлькі і наагул судзіну, у якую спускаецца віно, трэба наліваць да паўна, бо йнакш віно можа ськіснуць на воцат.

Напоўненая бутэлькі моцна каркуюцца, шыкі іх мачаюцца ў растопленую парафіну, абсушваюцца, а самі бутэлькі выносяцца ў склеп, дзе і складаюцца ляжма да высыплення.

а.к.

Ня пійце вады пасъля фруктаў

Прыходзе пара дасьпяваньня розных фруктаў у садох і агародах. Здаровая гэта і карысная страва. Але з другога боку ведамы й такія выпадкі, што людзі, асабліва ж дзеци, наеўшыся такога сыр'я моцна гэта пасъля мусілі адхварэць.

Ясна, не бярэца тут пад увагу такое здарэньне, калі чалавек перабярэ меру ў ядзе такіх фруктаў, або калі гэтыя фрукты былі сапсанавыя (падгнілыя) ці хоцьбы толькі больш ці менш забруджаныя.

Небяспечна пры гэтым усякая садовіна, а асабліва вішні, агрэст, агурукі і інш., калі пасъля іх чалавек нап'еца йшчэ вады.

Што вада па фруктах часта шкодзіць людзкому здароўю, — гэта людзі заўважылі даўна. Але і да сягоньня астаецца навыкрыты сакрэт, чаму гэтая вада шкодзіць. Ведама толькі, што наступаюць пры гэтым болі жывата і рвоты (тошнасць). Ад сабраных усярэдзіне хворага чалавека газаў наступае ўздутыццё; выпарожніванье ўстрымоўваецца.

Як усё гэта вытлумачыць?

Адны думаюць, што жалудак (трыбух) ад перапаўненія занадта расцягваецца і дзеля таго перастае працаўаць. Другія думаюць, што фрукты, зъмяшаўшыся у жывате з вадою, пучнеюць (як цеста на дражджах) і заціскаюць выходную кляпу жалудка; астаецца пры гэтым адзін толькі выхад — верх. Наступае тады прыкрае адрыганьне, якое часта пераходзе ў рвоты.

Урэшце апошнія дагадкі людзей аб прычынэх шкоднасці вады пасъля садовіны (фруктаў) тлумачаць усю справу гэтак: месцам хворасці ня ёсьць жалудак (трыбух), але тонкая кішка, у споднія часці каторай ёсьць надта шмат бактэрыяў. Гэтыя бактэрыі ў соках спажытай садовіны знаходзяць для сябе вельмі добрую страву (цукар). Таму бактэрыі страшна хутка размнажаюцца, выклікаючы пры гэтым сильную фэрмэнтацию, ад чаго вытвораецца многа газаў. Газы гэтыя расціраюць съценкі тонкай кішкі і яна перастае працаўаць... А гэты застой і ёсьць шкодным.

Але — скажа нехта — а як-же дае сабе раду гэта самая тонкая кішка звычайна, калі чалавек, скажам, ня п'е тэй вады? Бот-так прынамея здаецца, — бактэрыі ў кішці ёсьць стала і стала працуюць. — Вот-ж а ўтым і справа, што звычайнім парадкам чыннасць бактэрый устрымліваецца рознымі страўнымі сокамі. Калі ж чалавек прыйме за шмат вады, тады сокі гэтыя ў вадзе распушыцца і іхня дзейнасць на бактэрыі аслабляецца. Чыннасці-ж самых бактэрый цяпер нішто ўжо ня стрымлівае і таму наступае сильная фэрмэнтация, якую чалавек адчувае як „абдуццё.“

Mikałaj Karalenka


Palavy smoŭž — vorah ziemlaroba

My ziemlaroby niejk zdaūna prvykli da taho, što nia tolki kormim i apranajem siemju, apłačvajem roznyja padatki, ale jšce musim dzialicca pładami svajej harotnej pracy z celaj čaradoj roznych škodnikaў-darmajedaў, z uisiami chvarobami ūprawnych raślin, što wielmi časta adbirać naležny nam kusok chleba.

Voś i palavy smoŭž — heta adzin z škodnikaў, katory karystaje z niedachopu ū nas praktyčnaj, ziemlarobskej viedy i prynosić nam časta pavažnyja straty.

Šyroka znanymi jość dva hatunki smaŭžoў abo jak ich inakš zavuć — ślimakoj.

Adzin heta smoŭž-čarupaika (*Helix pomatia* L.) katory škodzić kustom i pładovym drevam.



Rys. 1. Smoŭž-čarupaika
Helix pomatia L.

Maje Jon na plačach šrubavata skručanuju čarupku (hladzi rys. 1), zvyčajna žoūta branzovaha koleru, časta z ciomnymi pajaskami. Žycio jaho mienš-bolš padobnaje da niżej apisanaha palavoha smaŭža, a tamu što Jon u nas bolšych škod nia robić, dyk daŭzej nad im i nia budziem zatrymlivacca*).


*) Treba zaciemić što hety hatunak smaŭža ū pańdzionaj Niamiečcynie, Rüstryi i Francyi ūvažajecca za za ləsunak i dzieła taho ūvosieni źbirajuć tam jaho i paśla jaduć.

Знача вада тут тым шкодная, што распускае страўныя сокі; а акрамя таго яна занадта скора спажытую садовіну спаласківае з жалудка ў тонкую кішку і гэтым самым не пазваляе гэтай страве належна „пераварыцца“ ў жалудачных соках.

З усяго гэтага рада можа быць толькі адна: наеўшыся садовіны ніколі ня піць вады. Важна гэта для кожнага, а асабліва для таго, хто ёсьць садовіну „на навіну.“ Л. М.

Druhi hatunak (hladzi rys. 2), ab jakim tut budziem havaryć — heta palavy smoūž (*Agriolimax agrestis L.*) — značna mienšy i nia maje takoj chatki-čarupki, jakuju maje smoūž-čorupaúka.

Vyrosły, raściahnutы smoūž dachodzić udoūžki da 3–4 cm. Cieľa jaho niakkaje, (stul „miakkaciełyja“ *Mollusca*, typ žviaroū da jakoha naležač i smaūžy), bronzavaha koleru, pakrytaje śližiu.



Rys. 2. Palavy smoūž —
Agriolimax agrestis L. (pavodle B. Ogijeviča).

Smoūž hety poūzaje pry pomačy spodniaj, raściažnoj čaści svajho cieľa, h.zv. padešvy. Pry jaje pomačy moža jón poūzač nia tolki pa ziamli, ale i pa hladkaj pavierchni škla i iných pradmietaū. U poūzańni hetym pamahaje jamu lipkaja śliž, vydzialanaja na spodnaj čaści cieľa.

Poūzajučy smoūž pakidaje za saboj śled z ślizi — sierabrstuju darožku — što pazvalaje adrožnič škody zroblenyja im, ad škodaū zroblenych inšymi škodnikami.

Žycio smaūža ciesna žviazanaje z stanam pahody (atmosferyčnymi varunkami) i z hlebjaj. Daždžlivyja letnija miesiacy (červień, lipień, žnivień) z vohkaj i cioplaj vosieńniu pryzjajuč (spryjajuč) masavamu razmnažeńiu smaūžoū. Suchašci i sonca jón nia znosić, bo soniečnyja

pramieńni vysušyvajuć jahonaje ślizistaje cieľ i smoūž hinie.

Smaūžy najbolš lubiač hlinistuju hlebu, a taksama achvotna trymajucca drenna vyrabených, hrudkavatych paloū i na takich paloch najbolš škodziać.

Zyccio smaūža pradstaūlajecca hetak.

Ad lipnia — žniūnia i až da pieršych prymarazkaū vyrosłyja smaūžy składajuć prazystya, kruhlyja jaječki ū kučkach, ad 15 da 25 štuk, siarod kareňniaū kapusty, u prykaraniovaj ščaści kaliva būlby, pad hrudkami ziamli ū azimyja pasievy i t. p. Adzin smoūž praz svajo žycio moža zlažyć bolš 200 jaječak.

U cioplaju vosień, užo pa 3–4 tydniach, z jaječak vykloūvajucca maładyja smaūžy.

U chałodnuju vosień smaūžy nia vykloūvajucca, a jaječki zimujuć až da viasny.

Vyrosłyja i maładyja smaūžy zimujuć taksama pad hrudkami ziamli, listami, u ščylinach hleby i inšych padobnych chavankach. Na choład jany wielmi adpornyja. Pieramierzyla i abledzianiełyja pašla adtajęńnia jznoū ažyvaujuc.

U traūni — červieni z pierazimavaūšych jaječak vychodziać maładyja smaūžy i adrazu pačynajuć svaju škodnuju rabotu. Praz $1\frac{1}{2}$ miesiąca jany robiacca užo vyrosłymi.

Letam smaūžy žyvuć na miežach, kaniušnie, bierahoch lasoū, pustošach i tady jany nia robiac tady bolšaj škody. Z prychodam vosieni smoūž hety pierachodzić na maładuju ruń i niščyć maładyja, kvołyja listočki, vyjadajuci ū ich niaroūnyja dzirki i na miejscy hustoj, zialonaj runi astajecca hołaje, čornaje pole.

Žarłočnaśc smaūža vialikaja. Kali jość 30–40 štuk smaūžoū na 1 kv. metr runi — niščać jaje na čysta. Niščać nia tolki ruń, žjadajuci jaje da samaj ziamli, ale i prastajuci zierni, nia minajuć taksama drenna zasiejanych ziarniat, pakinutych na pavierchni ziamli.

Pry masavym razmnažeńni smaūžoū pasievy byvajuć zusim žniščanyja.

Paūstaje pytańie: čamu smoūž, žyviačsia letam kaniušnaj, dziacielinaj, roznymi łuhavymi travami i inš. rašlinami, katorych i žniwieni chapaje — čamu jón adnak že pierachodzić u hetu paru na ruń?


Nia trudna na heta adkazać. Uvosieni trawa stareje i robicca hrubojo, żorstkaj, a ruń tymčasam pačynaje tolki rašci. Jana tady zialonaja, sočnaja i hetym samym lepšaja dajady.

Palavy smoūž — škodnik načny. Sonca jón nia lubić i tamu ū suchija, jasnyja dni chavajecca ad jaho ū cień i vypaūzaje na žyr razam z viačernią zaroj. Žyruje ceļuju noč, da ūschodu sonca.

Adnak-že ū pachmurnyja i daždžlivyja dni žyruje jón ceļy čas. Žyraვnie jaho tryvaje

Redaktar-Vydaviec inž. A. KLIMOVIC
Z upavažnieńnia Bielarskaha Instytutu Haspadarki i Kultury ū Vilni.

Bielarskaja Drukarnia im. Fr. Skaryny, Vilnia, Zavalnaja 1–2.



až da pieršych prymarazkaū, kali jon układa-jecca na zimovy supačynak.

Jak kožny škodnik, tak i smoūž maje svaich naturalnych vorahaū, a hetym samym sajužnikaū čałavieka, u baračbie z im.

Zaličajucca siudy: podtačy (*Sorex sp.*), kraty, śvińi, hałuby kački, kury, špaki, varony, hračy i inšyja muchajedčyja ptuški, a taksama žaby i rapuhi.

Nia hledziačy na heta my nie pavinný zlažyūšy ruki čakać, kab samyja smaūžavyja vorahi žniščili hetych škodnikaū. Treba z sva-jej starany viaści baračbu z hetym škodnikam, katory, dziakujučy svajmu skoramu razmnažeňiu, daūžyni žycia*) i žyravařnia, i vialikaj žarłočnaści maje ūsie varunki da taho, kab vystupić mäsava i stacca pošaściaj našahakraju. Nia strašnyja jāmu navat našyja vostryja zimy.

U nas dasiul nia bylo probi abličyč jahonyja škody, ale kab dać, chacia-b pryblizna, paniacce ab vialičyni jaho škodnaści, treba zaħlanuć u savieckuju statystiku, katoraja kaža, što ū SSRR u 1928 b. hetym smaūžom žniščana 200,000 ha zbažžovych pasievaū**)

Z hetaha vidać, što z im treba zmahacca, zmahacca rašuča i üporysta.

Sposaby zmahańia z palavymi smaūžami.

1. Tamu što palavy smoūž mienš napadaje na starýja rašliny jak na maładyja, treba nie pažnicca z sievam aziminy.

2. U pachmurnyja dni smaūžy znachodiaca na pavierchni ziamli i tamu barana vaňiem paloū u takija dni niščaccā taksama smaūžy.

3. Valcavařniem paloū padčas sušy možna taksama žniščyč šmat smaūžoū schavanych pad kamieńiami, ū ščylinach hleby i inšykh chavankach.

4. Treba raškidać pa poli i ū harodzie kamieńi, kavałki došak i inšyja padobnyja rečy, pad katorymi smaūžy lubiać chavacca na dzień. Pašla hetyja prymanki treba pieraviatać, a smaūžy—žbirać i niščyč***).

5. Dobrym sposabam niščeńia smaūžoū jość pasypańie pola paraškom śvieža zhašnaj vapny. Biarecca na kožny hektar 900—1100 litraū hetkaj vapny, jakaja mocna ūpivaje ū siabie vadu. Smoūž, baroniačsia ad hetaha, vypuščaje śliz Pa 15—30 minutach treba pasypać vapnaj pole druhi raz, užyvajučy hetulkisama vapny, jak i prad tym. Smoūžy, nia mohuć bolš vytvaryc dla svajej abarony ślizi — hinuć.

Najlepšyja vyniki buduć, kali heta zrobim ranicaj, u časie sušy Z vapnaj treba abchodzičca aščiarožna: treba rassiavać jaje zaūsio-

*) Vyrosły smoūž žyvie kolki hadoū.

**) Treba zaciemić, što ū Uschodniaj Bielarusi palavy smoūž jość wielmi pavażnym škodnikam, daloka bolšym jak pakul što ū nas.

***) Smoūžy abilityja varam mohuć być dobrym kormam dla kurej, kačak, husiej i inš. chatních ptušak, a taksama dla śviniej.

dy z vietram! Nikoli prociū, kab nje zasypać sabie vačej; taksama nia možna datykać vačej brudnymi ad vapny rukami, a pa hetaj pracy tvar i ruki treba abmyć pierš alejem a pašla vadoj.

Zamiest vapny možna užyvać superfosfatu.

6. Na poli treba rassiavać saletru, katoraja adciaha vaje vadu i hetym samym škodzić smaūžom. Saletra taksama padmacoūvaje rašliny i pryspiašaje ich rost. A treba pomnić, što mocnyja rašliny robiacca tym samym bolš adpornymi i mienš pažadanymi dla smaūžoū.

7. Treba raškidać na poli atrutu (kavałki morchvy, harbuzoū, namočanyja ū žyžcy paryžskaj zieleni z cukram) i apyrskivać paryžskaj zieleniąj*) varyva.

8. Achova žviaroū vorahaū palovahā smaūža moža taksama značna prycynicca da žniščeńia hetaha škodnika.

*) Ab pryhataváni paryskaj zieleni hladzi „Samapomač“ № 5, 1935 h.

Наша пошта.

Інж. А. Шах: Атрымалі 20 зл., чакаем весткі, як і куды іх падзяліць. „Калосьсе“ (дзъве kníkkí) высланы. Адзвецеся, прывітаныне.

Фэл. Гры-чу: гэта справа відаць, знайшлася аж на паседжаныні К. Рады—глядзеце „коор-hasprnavin“. Але тымчасам адказу ня маем.

Б. Л-вічу: дзесятка „Самапомачы“ каштуе 12 зл., на чалавека тады выпадзе толькі 120 зл.

Чачык: прошлыя нумары „Самапомачы“ Вам высланы. А цяпер таксама будзем Вам рэгулярна яе пасылаць.

Міх. Д. Л. Ш-ка і Г. Н-му. пробныя нумары высланы. Даљшыя нумары будзем высылаць толькі як атрымаем падпіску. Грошы да нас найвыгадней пасылаць праз П.К.О., № konta 180.485; або „разрахунковым пераказам“, № картотэki 40;

А. Дав-чу: Аб падшуківаныні сяўбы знайдзеце ў сяньняшнія „Самапомачы.“ У справах пчалярскіх зьвярненій паводле адресу: Коопэрат „Пчала“, Вільня, Карапеўская 3—8.



УВАГА!

УВАГА!

Пры фэд. «Самапомачы» вядзецца аддзел праўных парадаў, якім кіруе безінтарасоўна беларуская адвакацкая сіла Асобы, якія маюць якісь пытаныні, павінны іх ясна і выразна напісаć на пісъме і прыслаць у нашу фэдакцыю. Адказы — невялікія будуць друкавацца ў «Самапомачы». На адказы большыя трафеба далучыць паштовую марку за 25 грашоў.

Рэдакцыя „САМАПОМАЧЫ“

Pierasyłka apłačana ryčałtam.

